

Грамадская пазапалітычная і пазачэнзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

Падзеі

15 тысяч чалавек віталі рок-музыкаў і Аляксандра Мілінкевіча. Каля 15 тысяч чалавек прыйшлі сёння на плошчу Бангалор на вялікі канцэрт беларускіх музыкаў супольна з сустрэчай адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў Аляксандра Мілінкевіча. Канцэрт прайшоў пад споклічам "ЗА СВАБОДУ". Павітаць музыкаў і моладзь, якая прыйшла на канцэрт, прыйшоў кандыдат у прэзідэнты Аляксандр Мілінкевіч.

У Ваўкавыску затрыманы рэдактар газеты. Андрэя Шантаровіча — галоўнага рэдактара "Местной газеты" сёння затрымалі ў горадзе на вул. Чырвонаармейскай. Пад'ехала міліцэйская машына, зь яе выйшлі два міліцыянты і забралі яго. Андрэй паспеў паведаміць па тэлефоне сябрам, што яго даставілі ў РАУС, пасля гэтага сувязь абарвалася.

Ператрус у кватэры намесніка старшыні БНФ А. Міхалевіча. Паводле інфармацыі Алеся Міхалевіча, у кватэру ўварваліся міліцыянты і супрацоўнікі КДБ. У памяшканьні час ад часу ладзяць сустрэчы прадстаўнікі дэмакратычнага руху, у тым ліку сябры юрыдычна зьліквідаванага ўладмі "Задзіночаньня беларускіх студэнтаў".

Цытаты

Заўтра Беларусь паўстане на гістарычным раздарожжы, і ад нас з вамі будзе залежаць, куды яна скіруецца. Свабода, праўда, справядлівасць, дэмакратыя, незалежнасць – вось тыя каштоўнасці, да якіх яна павінна імкнуцца. Толькі разам, сумесна мы зможам гэта рэалізаваць.
А. Мілінкевіч, кандыдат у Прэзідэнты

Нужно сброситься на ракету и отправить Лукашенко в космос!

А. Казулін, кандыдат у Прэзідэнты

Людзі

Януша Анышкевіча не пусьцілі ў Беларусь. Насуперак ранейшай інфармацыі з офісу віцэ-спікера Эўрапейскага парламэнту Януша Анышкевіча аб тым, што ён адмаўляецца ад паездкі ў Менск, сёння ўвечары спадар Анышкевіч усё ж накіраваўся ў Беларусь, аднак ва ўездзе ў краіну яму было адмоўлена.

Абвесткі

19 сакавіка ў 20:00 святкуем перамогу разам на Кастрычніцкай плошчы ў Менску. На плошчу прыйдуць абодва кандыдаты ў прэзідэнты — А. Казулін і А. Мілінкевіч. Бярыце з сабой кветкі і надзіманья шарыкі. Будзе весела.